

## АННОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЭНТА

1	Назва спецыялізаванага модуля (дысцыпліны па выбару студэнта)	Вялікая Айчынная Вайна савецкага народа (у кантэксте Другой Сусветнай Вайны)
2	Курс навучання	1
3	Семестр навучання	2
4	Количество кредитов	2
5	Лектар	Старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта БДУ Казакоў Леанід Юр'евіч
6	Мэты спецыялізаванага модуля па выбару студэнта.	Засваенне аб'ектыўнай інфармацыі пра гераічныя і трагічныя старонкі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў; аналіз ўнёску прадстаўнікоў народаў СССР, у тым ліку і беларускага, у разгром нацысцкай Германіі; вывучэнне гісторыі барацьбы народаў СССР супраць нацысцкай Германіі; разгляд прычын і асноўных этапаў баявых дзеянняў, іх асаблівасцяў, пачатак руху супраціўлення на акупаванай ворагам тэрыторыі Еўропы, у тым ліку Беларусі, дапамогі тылу фронту, асаблівасцяў аперацый па вызваленні ад захопнікаў Беларусі і іншых рэспублік СССР, завяршальнага этапу Другой сусветнай вайны; вызначэнне ступені ўплыву ваенных падзей на лёсы народаў Еўропы і Савецкага Саюза.
7	Прэрэквізіты	Гісторыя Беларусі
8	Змест спецыялізаванага модуля па выбару студэнта	<p>- асаблівасці міжнароднага становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны і асноўныя падзеі 1939 - першай паловы 1941 гг.;</p> <p>- асноўныя падзеі пачатку Вялікай Айчыннай вайны, у першую чаргу на тэрыторыі Беларусі;</p> <p>- праяўленне і наступствы акупацыйнага рэжыму, формы і сутнасць калабарацыі;</p> <p>- дынаміка разгортвання партызанскага руху і падпольнай дзейнасці на акупаванай ворагам тэрыторыі;</p> <p>- ход і асаблівасці бітваў пад Масквой, Сталінградам, Курскам, бітвы за Днепр, іх значэнне ў гісторыі Вялікай Айчыннай вайны;</p> <p>- асноўныя этапы вызвалення Беларусі і іншых савецкіх рэспублік ад захопнікаў;</p> <p>- падзеі завяршальнага перыяду Вялікай Айчыннай вайны, кошт перамогі над нацысцкай Германіяй.</p>
9	Рэкамендуемая літаратура	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн.: БЕЛТА, 2005. – 540 с.</li> <li>2. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Вучэб. дапаможнік / Пад рэд. Я. К. Новіка, Г.С. Марцуля. – Мінск: Універсітэцкае, 2003. – Ч. 2. С. 217 – 279.</li> <li>3. Беларусь напярэдадні і ў гады Вялікай айчыннай</li> </ol>

		<p>вайны: Вучэб. дапам. / А.А.Каваленя, А.М.Літвін, І.А.Саракавік і інш.; пад рэд. А.А.Кавалені. – Мінск: Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2004. – 123 с.</p> <p>4. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) : учеб. пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высш. образования / А.А.Коваленя и др.; под ред. А.А.Ковалени, Н.С.Шашкевича. – Минск: Изд. центр БГУ, 2004. – 278 с.</p> <p>5. Великая Отечественная война // Щетинов, Ю.А. История России. XX в.: Учебное пособие / Ю. А. Щетинов. – М., 1998. – С. 208 – 234.</p> <p>6. Вернигоров, В.И. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): Учеб. пособие / В. И. Вернигоров. – Минск: Новое зание, 2005. – 160 с.</p> <p>7. Долготович, Б.Д. Военачальники земли белорусской: энцикл. справочник / Б.Д. Долготович; [отв. ред. Ю.В. Баженов]. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. – 286 с.</p>
10	Метады выкладання	Лекцыі
11	Мова выкладання	Беларуская
12	Умовы (папрабаванні)	<p>Асноўным сродкам дыягностыкі засваення ведаў і авалодання неабходнымі ўменнямі і навыкамі па дысцыпліне "Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны) з'яўляецца праверка заданняў разнастайнага тыпу, што выконваюцца ў рамках гадзін, якія адводзяцца на семінарскія заняткі.</p> <p>Для дыягностыкі кампетэнцый студэнтаў выкарыстоўваюцца вусная, пісьмовая. Да вуснай формы дыягностыкі кампетэнцый адносяцца: сумоўі, даклады на семінарскіх занятках, вусны залік і інш. Да пісьмовай формы дыягностыкі кампетэнцый адносяцца кантрольныя апытанні, рэфераты.</p>